

Светлай памяці  
бацькоў Ірыны Галубовіч  
і Мікалая Давідоўскага  
(успаміны).

Дзмітрый Давідоўскі,  
Мінск.

## «Вось такія былі ў мяне бацькі..»

Толькі адгрымелі выпускныя балі ў школах, як з усіх тагачасных рэпрадуктараў пачуўся голас Левітана, які паведаміў: «Сёдня в 4 часа утра без объявленія войны гитлеровская Германия вероломно напала на Союз Советских Социалистических Республик...»

Для маёй маці вайна пачала-ся 22 чэрвень 1941 года, калі началі бамбіць Мінск. Разам з сябrouйкай Лізай Дукар і атрадам самаабароны яны выйшлі ў бок горада Бярэзіно. Там пабачылі шмат параненых і забітых, войскі Чырвонай Арміі адступалі...

Пайшлі ў ваенкамат, папрасіліся на фронт, але семнаццацігадовых дзяўчат браць не хацелі. Урэшце пагадзіліся накіраваць іх санітаркамі ў шпіталь, што знаходзіўся ў паўразбураным будынку сярэдняй школы. Галоўны ўрач даў ім алоўкі, каб яны перапісалі параненых. Пісалі наступным чынам: «Іванов, ст. сержант ранен міной в голову...» Параненых грузілі ў цяплушкі санітарнага цягніка і везлі ў Москву. Маці праца-валі ў вагоне з пацыентамі, у якіх былі цяжкія раненні, сябrouйка Ліза Дукар – з лёгкапараненымі.

Калі немцы бамбілі санітарны цягнік, хворыя з мамінага вагона не моглі скрануцца з места. А яна заставалася з імі: рабіла ін'екцыі, бінтаўала раны... Так даехалі да Москвы, дзе размеркавалі параненых на шпіталях, а мама пайшла дапамагаць капаць супрацьтанкавыя акопы. Там атрымала і першую ўзнагароду – медаль «За абарону Москвы».

Потым лёс закінуў яе ў горад Муром, дзе яна паступіла на двухгадовыя курсы медсяцёр. Экзамены здала экстэрнам і ў красавіку 1942 года пайшла на фронт аперацыйнай медсястрой у 343-ю стралковую дывізію.

Аперацыйная прыфрантавога медсанбата – вялізная брызэнтавая палатка, брыгада – хірург і старшая аперацыйная сястра. Калі хірурга забівалі, ёй даводзілася выконваць і яго работу.

Самы жах быў у 1942-1943 гадах, калі было вельмі шмат параненых. Хірург і медсёстры суткамі не адыходзілі ад аперацыйнага стала, засыналі стоячы, седзячы...

Маці расказвала, што калі не было чым рабіць наркоз, салдатам перад умяшаннем давалі выпіцу спірту, а потым аперыравалі. Часам даводзілася ўводзіць спірт унутрывенна, калі ў час аперацыі выяўлялі сур'езнае пашкоджанне ўнутранных органаў. У прыфрантавых медсанбатах не было рэнтгенапаратаў, і дактары кіраваліся прафесійнай інтуіцыяй...

Пасля вайны маці доўгі час працавала ў НДІ анкалогіі і медыцынскай радыялогіі. Аднойчы яе пацыента прыйшоў адведаць сваяк. Калі даведаўся прозвішча доктара, вырашыў з ім сустрэцца... Ад нечаканасці аслупянеў, калі пабачыў ту ю самую Ірынку, якая ў 1942 годзе выратавала яму жыццё. Маці прыгледзелася... і пазнала свайго былога пацыента: тады хірург забілі і ёй давялося аперыраваць самастойна... Потым доўга яшчэ прыгадвалі тыя ваенныя дні, медсанбат, маладосць...

Калі мы ў маці пыталіся, як прайшоў яе чарговы працоўны дзень, яна, стомленая шматгадзіннай аперацыяй, адказвала: «Ай, на вайне як на вайне!» І сапрауды, яе аперацыі доўжыліся па 8-10 і болей гадзін, але ніколі мы з сястрой не чулі, каб яна скардзілася. Кожнае пасляперацыйнае ўскладненне або смерць хворага прапускала праз сваё сэрца, што ніколі не было раўнадушным.

Маці была ўзнагароджана ордэнам Чырвонай Зоркі, медалями «За оборону Москвы» і «За взятие Кенингсберга».

Пасля яе смерці мінула калі два гадоў. Але, бывае, і цяпер яшчэ часам патэлефануе хтось з былых пацыентau і, пачуўшы сумную навіну, расчуліцца да слёз...

Бацька мой Давідоўскі Мікалаі Апанасавіч трапіў на фронт толькі ў ліпені 1944 года. Яго родная вёска Русакі была ад пачатку вайны акупаваная немцамі. Толькі ў канцы чэрвеня 1944 года пайторна былі адчынены пункты мабілізацыі, і бацька пайшоў добраахвотнікам. За дзесяць месяцаў ён быў узнагароджаны медалямі «За отвагу», «За взятие Кенингсберга» і «За победу над Германіяй».

Жорсткія бai разгарнуліся каля польскай вёскі Рынек. Вызваліць яе не даваў нямецкі мінамётны разлік. Мой бацька ўзяў з сабой некалькі гранат і папоўз у яго напрамку. Яму удалося падабрацца незаўважаным і знішчыць разлік трапным кідком гранаты. За гэты по-дзвіг ён і атрымаў медаль «За отвагу».

Пасля вайны бацька выкладаў вышэйшую матэматыку ў Інстытуце механизациі сельскай гаспадаркі (цяпер Беларускі дзяржаўны аграрна-тэхнічны ўніверсітэт). Яго паважалі і студэнты, і калегі-выкладчыкі. Аднойчы бацька на некалькі тыдняў трапіў у шпіталь з хваробай нырак. Замест яго лекцыі па вышэйшай матэматыцы чытаў загадчык кафедры. Калі бацька выйшаў на працу, студэнты пайшлі да рэктара інстытута і папрасілі, каб бацька перачытаў усё тое, што ў яго адсунласць начытаў іншы лектар. Бацька тады прыходзіў дамоў толькі пабедаць – пратападаў у інстытуце, выконваючу па жаданні студэнтаў і загад рэктара. Канспект па вышэйшай матэматыцы з яго лекцыямі студэнты з павагай называлі «закон божій по высшей матэматыке».

Вось такія былі ў мяне бацькі...